



Весці БДПУ

Штварцальны навукова-метадычны часопіс.
Выдаецца з чэрвеня 1994 г.

№ 4(78) 2013

СЕРЫЯ 2.
Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія.
Эканоміка. Культуралогія

Змест

Галоўны рэдактар

П.Д. Кухарчык

Рэдакцыйная камітэт

В.В. Бушчык
(нам. галоўнага рэдактара)

Л.М. Давыдзенка

А.В. Данільчанка

А.П. Жытко

М.М. Забаўскі

Г.У. Карзенка

I.B. Катляроў

П.В. Кікель

Г.А. Космач

А.М. Люты

У.А. Мельнік

А.І. Смолік

А.С. Цернавы

В.С. Цітоў

Гісторыя

Лютая А.Э. Социальный состав городского населения Беларуси (XIX – начало XX в.) 3

Атрушкеевіч М.М. Асаблівасці ажыццяўлення горадской рэформы 1870 г. на тэрыторыі Беларусі 8

Талмачова С.А. Увядзенне закона аб заместах начальніках у Беларусі 11

Сямёнаева С.А. Роль купечства ў развіціі прамысловасці Беларусі перыяду позняга феодалізму 15

Сувалаў А.М. Развіццё краінскай нау́чай базы даследаванняў этнагенезу беларусаў у канцы XIX – пачатку XX ст. 18

Тукаіла Н.К. Беларуская савецкая гісторыяграфія аграрнай гісторыі Беларусі канца XVIII – першай паловы XIX ст. 22

Завалініюк І.М. Адлюстраўванне праблемы посту ў расійскай гісторыяграфіі другой паловы XIX ст. 26

Верхніев С.Ф. История протестантских общин Беларуси (1917–1941 гг.) в отечественной историографии 30

Канюка А.У. Палітыка царскіх улад у сферах кіравання транспартнымі камунікацыямі на тэрыторыі Беларусі (анец XVIII – пачатак XX ст.) 36

Канапацкая З.І. Адукацыя татараў у Беларусі ў 20–30-х гг. XX ст. 40

Ворон В.П. Политика российского самодержавия в сфере высшего аграрного образования на территории Привисленского края во второй половине XIX – начале XX в. 44

Крывець В.І. Праўрадавыя студэнцкія саюзы Віленскага ўніверсітэта, іх ідэйная эвалюцыя ў міжваенны перыяд 47

Кояко И.И. Англо-западногерманское партнерство в рамках НАТО (1980-е гг.) 51

Лискун В.Э. Основные аспекты взаимоотношений между ПНР и ГДР в 1971–1990 гг. в польской историографии 56

Філасофія

Бущык В.В. Социокультурные детерминанты формирования и развития личности в трансформирующемся обществе 61

Кузнецов А.В., Кузнецов В.В. Концепция образования в свете эколого-футурологической парадигмы социально-гуманитарного знания 65

А.У. Канойка,

выкладчык кафедры дзяламожных гісторычных дысцыплін
і методыкі выкладання гісторыі БДПУ

ПАЛІТЫКА ЦАРСКІХ УЛАД У СФЕРЫ КІРАВАННЯ ТРАНСПАРТНЫМІ КАМУНІКАЦЫЯМІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ (КАНЕЦ XVIII – ПАЧАТАК XX СТ.)

Станаўленне транспартнай сеткі на тэрыторыі беларускіх губерняў пачалося ў сярэдзіне XVIII ст., калі ўрадам Рэчы Паспалітай і прыватнымі асобамі з ліку магнатаў было распачата будаўніцтва, рамонт і рэканструкцыя дарог да буйных гарадоў [17, с. 21]. Аднак толькі пасля далучэння тэрыторыі Беларусі да Расійскай імперыі было актывізавана дарожнае будаўніцтва і ўведзены першыя водныя каналы. Зауважым, што расійскія ўлады працягвалі распачатое яшчэ ў часы Рэчы Паспалітай будаўніцтва каналаў і дарог, прыводзячы іх да агульна-расійскіх стандартоў [18, с. 35].

У артыкуле актуалізуецца праблема айчыннай гісторыяграфіі – вызначэнне асноўных напрамкаў палітыкі Расійскай імперыі ў сферы кіравання шляхамі зносін беларускіх губерняў. Мала хто з даследчыкаў разглядаў пытанне перадумовы фарміравання сістэмы кіравання транспартнай сеткі Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XX ст. Такія гісторыкі, як П.А. Хромаў, А.М. Люты, В.Ф. Касовіч, В.У. Чапко, М.Ф. Болбас і інш., разглядаючы сацыяльна-еканамічнае развіццё Беларусі ў адзначаны перыяд, рабілі заходы па вызначэнні палітычных асаблівасцей фарміравання транспортнай сеткі рэгіёна, зыходзячы з эканамічных і стратэгічных інтарэсаў дзяржавы [1–5]. Даследчыкі (І.Э. Істоміна, В. Чантурыя, В.А. Жучкевіч, А.С. Кудраўцаў і інш.) увогуле не закраналі ў сваіх работах дадзенага аспекту гісторыі транспортных камунікацый і засяроджвалі сваю ўвагу на вызначэнні ролі і месца шляхоў зносін у экономіцы беларускіх губерняў [6–9]. Даследаванні А.Ф. Вішнеўскага, Ф.І. Адашчыка, М.П. Баранавай, Х.Ю. Бейлькіна, І.М. Кулішара, Л.П. Ліпінскага, Б.М. Міронава і інш. прысвечаны розным пытанням эканамічнага развіцця Беларусі. У іх працах змяшчаецца абагульненная інфармацыя аб становішчы шляхоў зносін, зневіні і ўнутраным гандлі, грашовых адносінах і г. д. [10–16]. Пры гэтым гісторыкі пакідалі без увагі чалавечы фактар, паколькі менавіта чыноўнікі, якія кіравалі транспортнымі камунікацыямі імперыі, даволі часта вызначалі тэндэнцыі іх развіцця. Такім чынам, мэта даследавання: вызначыць і ахарактарызаць асноўныя напрамкі палітыкі Расійскага самадзяржаўства па фарміраванні сістэмы кіравання воднымі і сухапутнымі

шляхамі зносін Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XX ст.

Царская палітыка ў сферы рэгулювання транспортнымі камунікацыямі ў Беларусі вызначалася наступнымі акалічнасцямі: геаграфічнымі, эканамічнымі, стратэгічнымі. Так, геаграфічныя асаблівасці беларускіх губерняў характарызаваліся наяўнасцю шматлікіх водных артэрай (рэк і азёр), якія маглі выкарыстоўвацца як сродак камунікацыі амаль без правядзення папярэдніх мерапрыемстваў па іх ачыстцы і ўмацаванні берагоў [19, с. 9]. Так, выхад да галоўных партой на поўначы і поўдні Расійскай імперыі стымуляваў інтарэс улад да хутчайшага і поўнага выкарыстання існуючых водных шляхоў зносін, пабудовы новых. Беларускія губерні выступалі своеасаблівым спалучальным звязком паміж Еўрапейскай часткай Расіі і краінамі Заходняй Еўропы і Блізкага Усходу. Для хутчайшай транспарціроўкі тавараў да водных артэрай робяцца заходы па афармленні сухапутнай транспортнай сеткі Беларусі.

У гэты перыяд фарміруеца пэўная структура кіравання шляхамі зносін Расійскай імперыі, якая ажыццяўляла пабудову і аблугованне водных і сухапутных шляхоў. Так, у 1755 г. быў створаны цэнтральны орган па кіраванні шляхамі зносін у імперыі пад назвай «Канцылярыя пабудовы дзяржаўных дарог», але ўжо ў 1775 г. ён быў ліквідаваны на падставе выдання Пастановы аб губернях [20]. У 1786 г. ствараецца камісія аб дарогах, якую ў 1796 г. Павел I скасаваў. Аднак яна аднавіла сваю дзеянасць у 1800 г. пад назвай «Экспедыцыя па пабудове дарог у дзяржаве» [21]. Зайважна, што на станаўленне і развіццё сістэмы кіравання шляхамі зносін у Расійскай імперыі значны ўплыў аказваў самадзяржац, паколькі ён прызначаў кіраўнікоў, якія адказвалі за транспортныя камунікацыі, а таксама зацвярджаў прыярытэтныя для дзяржавы напрамкі развіцця шляхоў зносін.

Галоўнае месца ў сістэме транспортных камунікацый рэлёні ўлады адвозілі воднымі шляхамі, бо вялікая гушчыня рачной сеткі (44 км на 100 км) дазваляла выкарыстоўваць іх як асноўны сродак зносін [22, л. 9]. Загадам Кацярыны II ад 28 лютага 1798 г. афармляецца і зацвярджаецца структура Дэпартамента водных

камунікацый, які адказваў за ўсе водныя шляхі імперыі. Слушна заўважыць, што да гэтага яны знаходзіліся ў падпарадкаванні мясцовых улад, якія неслі ўсе затраты па іх утрыманні. Дэпартамент знаходзіўся ў ведамстве Сената, меў у сваёй структуры Дэпо гідраўлічных карт і адказваў за водныя камунікацыі, а таксама за складанне праектаў рэканструкцыі існуючых і пабудовы новых водных шляхоў, за састаўленне карт і г. д. Так, згодна з пастанаўленнем, кіраўніком прызначаўся Галоўны Дырэктар. Пад яго кіраўніцтвам працаваў Савет з 3-х членau, якія, разам з тым, уваходзілі ў склад створанага корпуса інжынераў. У Савецце былі, акрамя генерала-інспектара, кіраўнікі 10 акруг, паміж якімі былі размеркаваны ўсе ўнутраныя шляхі зносін, 15 кіруючых дырэктараў, 20 дырэктараў, якія выконвалі работы, 30 інжынераў 1-га класа, 45 – 2 класа, 70 – 3 класа. Адзначым, што для бесперапыннага выканання работ была створана рамонтная брыгада, у склад якой уваходзілі афіцэры, а для судаходства і паліцэйскага нагляду – паліцэйская каманда, на чале якой стаялі наглядчыкі. Пры Галоўным Дырэктары дзеянічала Экспедыцыя водных і сухапутных зносін. Экспедыцыя складалася з трох раздадаў: першы кантроліраваў водныя зносіны, другі – сухапутныя, трэці – гандлёвыя порты [23, с. 6–7]. Першым кіраўніком дэпартамента быў прызначаны граф Я.Я. Сіверс, які пачаў актыўную дзеянісць, накіраваную на структураванне сеткі водных шляхоў Расійскай

імперыі і на пабудову новых камунікацый [24, с. 30–40].

Створанай сістэмай кіравання шляхамі зносін прадугледжваліся тэртыярныя размежаванні імперыі і ажыццяўленне контролю згодна з Пастановай аб кіраванні воднымі і сухапутнымі зносінамі ад 20 лістапада 1809 г. Ўсе водныя і сухапутныя камунікацыі Расійскай імперыі падзяляліся на 10 акруг (беларускія губерні ўваішлі ў іх склад) [25]. Акруга – гэта адміністрацыйна-тэртыярныя адзінкі арганізацыі кіравання шляхамі зносін у Расійскай імперыі ў 1809–1917 гг. (таблица 1).

Для кіравання кожнай акругай ствараліся Акружныя праўленні, якім падпарадкоўваліся ўсе асобныя часовыя ўстановы па выкананні шашэнных работ і гідраўлічных пабудоў. Адзначым, што іх велічыня вызначалася згодна з колькасцю шляхоў зносін і камунікацый. На чале акруг стаялі кіраўнікі, якія адказвалі за рамонт будаўніцтва ўсіх існуючых водных і сухапутных камунікацый, арганізацыю бесперапыннага судаходства і дарожнага руху, а з 50-х гг. XIX ст. – сачылі таксама за станам чыгунку [26, с. 3–4].

З цягам часу структура сістэмы кіравання шляхамі зносін паступова карэктравалася і адправядала запатрабаванням часу, але гэта былі змены структурныя, а не сутнасныя (таблица 2). Фактычна ведамства памяншала або павялічвала колькасць акруг для паляпшэння арганізацыі іх функцыянування [26].

Таблица 1 – Сістэма дзяржаўнага кіравання транспартнымі камунікацыямі на тэрыторыі Беларусі ў 1772–1917 гг.

Назва кіраўнічага органа	Гады існавання	Характарыстыка
Канцылярыя пабудовы дзяржаўных дарог	1755–1775 гг.	Першы цэнтральны орган, які займаўся кіраваннем транспортнымі камунікацыямі і шляхамі зносін на тэрыторыі Расійскай імперыі і далучаных землях Беларусі пасля першага падзела Рэчы Паспалітай
Камісія па дарогах	1786–1796 гг.	Кіравала пераважна сухапутнымі шляхамі зносін у Расійскай імперыі; сачыла за станам і арганізацыяй будаўнічых і рамонтных спраў
Экспедыцыя па пабудове дарог у дзяржаве	1800–1809 гг.	Дадзеная экспедыцыя ажыццяўляла кіраўніцтва воднымі і сухапутнымі камунікацыямі. Вылучаўся вітаномны дэпартамент водных камунікацый
Упраўленне водных і сухапутных зносін	1809–1810 гг.	Падчас яго дзеянісці шляхі зносін падзяляюцца на акругі (усяго было 10)
Галоўнае ўпраўленне шляхоў зносін	1810–1832 гг.	Адбываецца трансфармация і ўніфікацыя сістэмы кіравання акругамі
Галоўнае ўпраўленне шляхоў зносін і грамадскіх пабудоў	1832–1864 гг.	Адбываецца спачатку памяншэнне колькасці акруг за кошт павелічэння тэрыторыі, затым у 1843 г. – наадварот
Галоўнае ўпраўленне шляхоў зносін	1864–1865 гг.	Праходзіць структураванне кіруючага апарату транспортных камунікацый
Міністэрства шляхоў зносін	1865–1918 гг.	Міністэрства ахоплівае ўсе сферы кіравання шляхамі зносін (ад рэканструкцыі і пабудовы да рэвізіі)

Табліца 2 – Структурна-тэрытарыяльныя змяненні ў сістэме акруг Міністэрства шляхоў зносін на тэрыторыі беларускіх губерняў (1809–1901 гг.)

№ п/п	Год правядзення рэформ	Змяненні ў сістэме акруг Міністэрства шляхоў зносін на тэрыторыі беларускіх губерняў
1	1809 г.	Тэрыторыя беларускіх губерняў адносіца да 5, 6 і 7 акруг. На беларускіх землях размешчана прайленне 8-ай акругі, якое знаходзіцца ў г. Слоніме
2	1826 г.	Тэрыторыя беларускіх губерняў адносіца да 4 і 5 акругі; 4-ая акруга створана з былога 4 акругі, за выключэннем Грузіі і Каўказскага краю, да якой далучаны таксама былая 5 і частка 6 акругі, якая мела Каралеўскі канал, раку Прыпяць з рэкамі, якія ўпадаюць у яе – Валынскія і Вярхоўе Заходніяя Буга. Пятая акруга ўтворана з 7 і астатніх частак 6 акругі
3	1843 г.	Тэрыторыя беларускіх губерняў адносіца да 10, 11 і 12 акругі. Прайленне 11-ай акругі знаходзіцца ў г. Магілёве
4	1849 г.	Колькасць акруг павялічваецца да 13. Тэрыторыя беларускіх губерняў адносіца да 10, 11, 12 і 13 акругі. Прайленне 11-ай акругі знаходзіцца ў г. Магілёве
5	1869 г.	Колькасць акруг памяншаецца да 11. Тэрыторыя беларускіх губерняў адносіца да 7, 9, 10 і 11 акругі. Прайленне 7-ай акругі знаходзіцца ў г. Магілёве
6	1888 г.	Колькасць акруг памяншаецца да 10. Тэрыторыя беларускіх губерняў адносіца да 7, 9, 10 і 11 акругі. Прайленне 8-ай акругі знаходзіцца ў г. Магілёве
7	1901 г.	Колькасць акруг памяншаецца да 9. Тэрыторыя беларускіх губерняў адносіца да 6, 7 і 8 акругі

У 1865 г. галоўнае ўпраўленне воднымі і сухапутнымі зносінамі перайменавана ў Міністэрства шляхоў зносін, што сведчыць аб паступовым аслабленні ваеннага ўпрыгожыння на гэту арганізацыю. А ў 1867 г. з падпрарадковання ваеннага ведамства выведзены корпус інжынераў. Аднак увага з боку ўлад па падтрымцы ваенных камунікацый у належных стане і злучэнні іх з новымі шляхамі зносін не памяншаецца.

З пачаткам чыгуначнага будаўніцтва Расійскай імперыі ствараецца Дэпартамент чыгунак. Прадстаўнікі Дэпартамента знаходзяліся на ўсіх участках чыгуначных магістраляў беларускага рэгіёна, дзе кантролівалі правельнасць эксплуатацыі чыгунак як дзяржаўных, так і прыватных. Аб тым, што чыгуначнае будаўніцтва набывае дзяржаўныя маштабы ў краіне сведчыць арганізацыя ў 1885 г. Галоўнай інспекцыі чыгуначных дарог. Яе прадстаўнікі распрацавалі праекты «Палажэнне аб Савеце па чыгуначных справах» і першага «Таварыства Расійскіх чыгунак». Паводле Палажэння, у склад Савета па чыгуначных справах пры Міністэрстве шляхоў зносін уваходзілі прадстаўнікі амаль усіх органаў улады Расійскай імперыі, а таксама найбольш багатыя прадстаўнікі прыватнага капіталу, што азначала вялікую стратэгічную і эканамічную важнасць для дзяржавы. Гэты сімбіёз дзяржаўных і прыватных інтарэсаў дазволіў беларускім губерням набыць прыярытэт перад цэнтральнарасійскімі губернямі пры чыгуначным будаўніцтве і стварыць у пачатку XX ст. разгалінаваную, месцамі шматкалейную чыгуначную сетку. Гэтаму аспекту таксама спрыяла

памежнае становішча беларускіх губерняў. Найбольш актыўна лабіравалі будаўніцтва чыгунак на беларускіх землях такія прадстаўнікі прыватнага капіталу, як князь П.Л. Вітгінштэйн, А. Радзівіл, князь Ф.І. Паскевіч, А. Горват і інш. [27, с. 86–108]. Такім чынам, упершыню ў справе будаўніцтва транспартных камунікацый царскія ўлады дазволілі ўдзельнічаць прыватным асобам, у тым ліку іншаземцам [28, с. 13].

З мэтай кантролю працэсу будаўніцтва чыгунак у імперыі быў уведзены спецыяльны закон ад 6 снежня 1836 г., які прадугледжваў агульныя прынцыпы стварэння акцыянерных таварыстваў [29, с. 63]. У ім пропісваўся тэрмін валодання чыгунакай акцыянернымі таварыствамі, які не мог перавышаць 85 гадоў з дня завяршэння будаўнічых работ. Па заканчэнні пазначанага тэрміну чыгунка павінна была быс платна перайсці на карысць дзяржавы [30]. Усяго на тэрыторыі Беларусі сваю дзейнасць ажыццяўлялі 4 буйныя чыгуначныя акцыянерныя таварысты з сумарным капіталам у 107 млн 757 тыс. руб.

Для забяспечэння своечасовага будаўніцтва і рамонту шляхоў зносін пастановай Дзяржаўнага Савета ад 28 верасня 1832 г. на тэрыторыі Беларусі былі створаны губернскія будаўнічыя камісіі, якія знаходзяліся ў падпрарадкованні Галоўнага кіраўніцтва шляхамі зносін і грамадскіх пабудоў [27]. Яны ажыццяўлялі кіраўніцтва ўсімі казённымі і грамадскімі пабудовамі ў губернях; справамі архітэктурнай, будаўнічай і інжынернай часцей; кантролівалі стан пабудоў, выкананне іх рамонту і перабудовы, складанне праектаў, планаў і каштарысаў на новае

будаўніцтва, рамонт і перапланаванне пабудоў. Камісіі таксама займаліся праверкай фінансовых спрэваздач, стану і якасці выкананых работ.

Указам ад 19 сакавіка 1798 г. на тэрыторыю беларускіх губерняў быў распаўсюджаны грамадскі збор на будаўніцтва і рамонт дарог [31, с. 22]. З 1805 г. у беларускіх губернях прымяняюцца агульныя дарожныя знакі (галоўным чынам верставыя слупы і паказальнікі напрамкаў), а ў 1817 г. былі распрацаваны асноўныя палажэнні кіравання шляхамі зносін. Паводле іх, праз кожныя 7 вёрст ставіліся казармы для рабочых і наглядчыка, праз 50 вёрст – будынкі для даглядчыка і дарожных наглядчыкаў, праз кожныя 200 вёрст – дамы для інжынераў [31, с. 63]. Пасля заканчэння вайны Расійскай імперыі з Францыяй, з 1816 г. пачынаюць будаваць шашэйныя дарогі, а для пакрыцця выдаткаў на іх пабудову і ўтриманне быў вызначаны спецыяльны збор па 25 кап. з кожнай рэзвізскай душы і па 5 % са сплочаных купцамі падаткаў. Законам ад 25 лістапада 1842 г. была вызначана мера ўдзелу дзяржаўнай казны пры пабудове шашэйных дарог: 1/5 затрат прымала на сябе дзяржава, 4/5 – ускладалася на агульны ўскосны земскі збор і на земскія зборы губерняў, па якіх праходзілі шашэйныя дарогі [30, с. 17–19].

На 1 лютага 1917 г. пад кірауніцтвам Міністэрства шляхоў зносін заходзіліся: дзяржаўныя і прыватныя чыгункі, 9 акруг шляхоў зносін, 2 упраўленні водных шляхоў, 3 упраўленні шашэйных дарог, 2 інстытуты інжынераў шляхоў зносін.

Такім чынам, структура дзяржаўнага кіравання шляхамі зносін беларускіх губерняў Расійскай імперыі пачала афарміліца ў пачатку XIX ст. і паступова трансформавалася ў адпаведнасці з запатрабаваннямі часу. Яна была даволі грувасткая і бюрократызаваная, функцыі некаторых дэпартаментаў дубліраваліся, што змяншала каэфіцыент карыснага дзеяння Міністэрства шляхоў зносін. Аднак у пачатку XX ст. Міністэрства здолела аформіць агульную, трывалую транспартную сетку ў беларускіх губернях.

ЛІТАРАТУРА / КРЫНІЦЫ

- Хромов, П.А. Экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. (1800–1917) / П.А. Хромов. – М., 1950.
- Люты, А.М. Сацыяльна-еканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове XVIII – першай палове XIX стагоддзя: манаграфія / А.М. Люты. – Мінск: БДПУ, 2004. – 320 с.
- Касовіч, В.Ф. Пастаянграфія і крыйніцы сацыяльна-еканамічнага развіцця Беларусі ў другой палове XVIII – першай палове XIX ст. – Мінск: БДПУ, 1996. – 93 с.
- Чепко, В.В. Города Белоруссии в первой половине XIX в.: Экономическое развитие / В.В. Чепко. – Минск, 1981.
- Болбас, М.Ф. Развитие промышленности в Белоруссии (1795–1861 гг.) / М.Ф. Болбас. – Минск, 1966. – 268 с.
- Істоміна, И.Э. Водные пути России во второй половине XVIII – начале XIX века / И.Э. Истоміна. – М.: Наука, 1982. – 277 с.
- Чантурія, В. Путі сообщення Белоруссии в конце XVIII – первой половине XIX в. / В. Чантурія // Сборник научных трудов (Белорусский политехнический институт). Вып. 81. – Минск, 1959.
- Жучкавіч, В.А. Дороги и водные пути Белоруссии / В.А. Жучкавіч. – Минск: Изд-во БГУ, 1977. – 142 с.
- Кудрязев, А.С. Очерки истории дорожного строительства в СССР. Ч.1. Дроклябрьский период / под общ. ред. действ. чл. АН УССР, д-ра технических наук, проф. В.В. Данилевского. – М., 1951. – 332 с.
- Вишневский, А.Ф. Внутренняя торговля городов Белоруссии в 30–50-е гг. 19 в. / А.Ф. Вишневский // Вопросы истории. – Минск, 1972.
- Адацік, Ф.І. Экономическое развитие белорусского города в XVII – первой половине XIX в. (На материалах г. Вітебска) / Ф.І. Адацік. – Минск, 1969.
- Баранова, М.Л. Развитие промышленности и торговли Белоруссии в нач. XIX в. (1800–1818) / М.Л. Баранова. – Минск, 1957. – 230 с.
- Бейлькин, Х.Ю. Сельскохозяйственный рынок Белоруссии. 1861–1914 гг. / Х.Ю. Бейлькин; науч. ред. М. Бич. – Минск: Наука и техника, 1989. – 288 с.
- Кулишер, И.М. Очерк истории русской торговли / И.М. Кулишер. – СПб.: Изд-во Атенея, 1923. – 317 с.
- Липинский, Л.П. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Белоруссии (II половина XIX в.) / Л.П. Липинский. – Минск: Наука и техника, 1971. – 252 с.
- Миронов, Б.Н. Внутренний рынок России во второй половине XVIII – первой половине XIX в. / Б.Н. Миронов. – Ленинград: Наука, 1981. – 259 с.
- Кандратовіч, А.А. Развіццё гандлю ў Беларусі ў другой палове XIX стагоддзя... канд. гіст. наукаў 10.02.01 / А.А. Кандратовіч. – Мінск, 2003. – С. 21.
- Романовский, Н.Т. Развитие мануфактурной промышленности в Белоруссии / Н.Т. Романовский. – Минск, 1966. – 428 с.
- Літвінчук, Г.Л. Литовская область, Полесье и страна к югу от Полесья: Записки офицеров старшего курса Николаевской академии Генерального штаба, составленные по лекциям адъюнкт-профессора М. Литвинчука. – СПб., 1883. – 255 с.
- І. Полное собрание законов Российской империи. Т. 14. – № 10377.
- І. Полное собрание законов Российской империи. Т. 26. – № 19279, 19935, 19997.
- Аб устанаўленні рэз для вызначэння вышыні вод, як паміж Дняпром і Дзвінай, так і самай Дзвіне. – Расійскі дзяржаўны пістарычны архіў у г. Санкт-Петэрбург (РГДА). – Фонд 159 – Вол. 1. – № 276 – 56 с.
- Георгіевский, П.И. Исторический очерк развития путей сообщения в XIX в. / П.И. Георгіевский. – СПб.: Типогр. Ю.Н. Эрлих, Садовая № 9, 1883. – 341 с.
- Краткий исторический очерк развития и деятельности ведомства путей сообщения за 100 лет его существования (1798–1898 гг.) / СПб.: Типогр. Мин-ва путей сообщения, 1899. – 456 с.
- Россия. Полное географическое описание нашего Отечества: В 9 т. / под ред. В.П. Семёнова [и др.]. – СПб., – 1905. – Т. 9: Верхнее Поднепровье и Белоруссия / В.П. Семёнов [и др.]. – 1905. – 620 с.
- Жытков, С.М. Институт инженеров путей сообщения Императора Александра II: исторический очерк составил инженер С.М. Жытков / С.М. Жытков. – СПб.: Типогр. Мин-ва путей сообщения, – 1899. – 500 с.
- Пісторыя Беларусі. У 2 ч. Ч. 2: ХІХ–XX стагоддзя: курс лекцый / П.І. Брыгадзін, У.Ф. Ладысев, П.І. Зялінскі і інш. – Мінск: РІВШ БДУ, 2002. – 656 с.
- Соколов, А.И. Первая русская железная дорога в прошлом / А.И. Соколов. – Л., – 1925. – 148 с.
- Борзенко, А.А. Материалы по железнодорожным вопросам. Железные дороги в Англии, Франции и России / А.А. Борзенко. – Ярославль, 1881. – 63 с.
- Вся Россия. Справочная книга российской промышленности, торговли, сельского хозяйства, администрации, представителей общественной и частной служебной и экономической деятельности / под ред. Л. Ясполольского. – Киев: Изд-во тов-ва Л.М. Фік, 1912. – 832 с.

SUMMARY

The article of A. Konojko deals with the policy of the tsar autocracy in Russian Empire in the sphere of transport communication management on the territory of Belarus in the end of 18th – beginning 20th century. Using wide range of archival and other sources author tries to define the main streams of the Russian autoc-

racy in the transport communications. The formation of the system of the transport communications management in that period is considered. A. Konojko analyses the relations between the state and private capital in the sphere of transport policy.

Паступіў у рэдакцыю 29.04.2013 г.

УДК 94(476):37(=512.3)«19»

З.І. Канапацкая,

кандыдат гістарычных навук,
дацэнт кафедры гісторыі Беларусі БДПУ

АДУКАЦЫЯ ТАТАРАЎ У БЕЛАРУСІ У 20-30-х гг. XX ст.

Звычайна ў беларускіх татараў навучаннем дзяцей займаліся кіраўнік мусульманскай абшчыны – імам, яго памочнік – мязім (муздзін) або спецыяльна прызначаная для гэтага асоба – годжый (настаўнік). Вучылі ў асноўным мужчыны, але былі і жанчыны (гаджыні). Напрыклад, у Ляхавічах перад Першай сусветнай вайной дзяцей вучыла чытаць Кур'ан «баба Гасцілаўка», удава мулы Ібрахіма Якубоўскага, якая была родам з вёскі Гасцілавічы (адгэтуль і яе прозвішча). Каля Ліды ў татарскай вёсцы Сандыкаўшчына дзяцей вучыла гаджыня Соф'я Крыніцкая. У Смілавічах, што пад Мінском, гаджыніямі былі дочки мулы Ібрахіма Хасяневіча – Ева, Рузі і Югра Хасяневічы. У 1931 г. у Навагрудку таксама вучыла дзяцей гаджыня [1, с. 138].

Спрадвеку татары невялікіх вёсак і мястэчак, дзе не было ні мячэці, ні святара-мулы, запрашалі вучыць дзяцей мусульманскай рэлігіі добра падрыхтаваных старых людзей, якія за невялікую плату, а то і праста за ўтрыманне і «спасенне» (на тым свеце такому настаўніку-годжью ці настаўніцы-гаджыні, паводле мусульманскай веры, будзе аддадзена належнае за добрую справу. – З.К.) займаліся з дзецьмі, а то і з дзецьмі сваіх былых вучняў. Нярэдка настаўнікамі мусульманскай рэлігіі былі хлопчыкі і дзяўчынкі, якія нядрэнна вучыліся, добра ведалі асновы рэлігіі. Такія «дарэкторы» таксама паважаліся татарамі, а бацькам «дарэктараў» было прыемна ў гэтым прызнацца.

У вялікіх татарскіх паселішчах мусульманскія школы знаходзіліся ў спецыяльных дамах. У даваеннай Польшчы пры кожнай мячэці дзеянічаў парафіяльны дом. У Іюі будынак мусульманскай школы быў пабудаваны ў 1922 г. на гроши татараў-эмігрантаў, якія выехалі перад Першай сусветнай вайной у Амерыку і заста-

ліся там. Але большасць мусульманскіх школ знаходзілася на ўласных сядзібах настаўнікаў-годжыяў. Умовы навучання былі неаднолькавыя. Аб навучанні дзяцей у Ляхавічах польскі гісторык С. Крычынскі адзначае: «Ляхавічы з'яўляюцца адным з бяднейшых татарскіх паселішчаў. Мусульманская школа знаходзіцца ў доме мязіма і годжыя Сулеймана Байрашаўскага. Дом драўляны, накрыты саломай. У драве вялікі, але цёмным пакоі з гліняй падлогай бачым у куце пад акном прости стол, а за ім на лаўцы кучку дзяцей (13 хлопчыкаў і адну дзяўчынку), якія схіліліся над раскрытымі кур'анамі. Адзін з хлопчыкаў чытае аят (верш) з Кур'ана. Да яго чытання прыслухоўваецца годжый – няголены, худы, бедна апрануты чалавек. Пасярэдзіне пакоя жалезнай печка, якая злучана доўгай трубой з цаглянай печчу, а на ёй самавар. У другім куце на ложку сядзіць чарнавокае дзіця, якое штохвіліны перамяяжае свой плач з манатонным спевам вучня. Адзін з хлопчыкаў павінен супаківаць дзіця, тримаючи на каленях і забаўляючы» [1, с. 139].

Навучанне ў меншых паселішчах вялося па пятніцах, у большых – штодзённа, рана і пасля поўдня (пасля поўдня збираліся дзеці, якія раніцай хадзілі ў дзяржаўныя школы. – З.К.). Заняткі па гаспадарцы, сельскагаспадарчыя работы на перыяд уборкі ўраджаю спынялі часам вучобу. У мусульманскую школу дзеці татар пачыналі хадзіць з 6–8-гадовага ўзросту.

Пачатак заняткаў з'яўляўся важнай і радаснай падзеяй у татарскай сям'і, таму перад вучобай звычайна раздавалі садагу (пячэнне, садавіну, цукеркі і інш.).

У час заняткаў годжый знаёміў вучняў найперш з арабскім пісьмом. Калі дзеці засвойвалі напісанне літар і вымаўленне асобных гукаў,